

сіянэры, студэнты, алькаголікі. Для аматараў пахудзець ёсьць спэцыяльная *кефірная* дыета. Гэта калі цэлы дзень — нічога, акрамя *кефіру*. Заява „ўсё, пераходжу на *кефір*“ — адзін з шырокайжываных спосабаў пачаць новы, здаровы лад жыцця. Клятвы гэтыя зазвычай такія ж нямоцныя, як поліэтыленавы пакет з *кефірам*.

Кефір распачаў цэлую сэрыю пераўтварэнняў малака ў XX стагодзьдзі — ацыдафілін, ражанка, ёгурт. Але застаўся ў гэтым шэрагу лідэрам.

Кіно

Сярэжук Сокалаў-Воюш

Афіцыйная граматыка слова „*кіно*“ не скланяе, а народ упарты цъвердзіць, што быў „*у кіне*“.

Першы сапраўдны беларускі фільм „Чужая Бацькаўшчына“ зняў у 80-ых расеец Рыбараў. Гэта была рэвалюцыя, якой не ацанілі гледачы.

Спрабы нацыянальнага *кіно* „Альпійская баляды“ і „Хрыстос прызямліўся ў Гародні“ былі невыразнымі. Першы падвяла мова, а другі і наагул савецкая цэнзура скавала ад гледача. А далей усё было „*як у кіне*“, апафэозам якога сталіся „Дзеці хлусъні“ рэжысэра Азаронка.

Нацыянальнае ж *кіно* здымалася на мітынгах і дэмманстрацыях. У выніку съвет пачаў пра Юр'я Хашчавацкага і Віктара Дащука. Яны распавялі пра сёньняшнюю Беларусь па-расейску, і гэта значыла, што ў XX стагодзьдзі „*кіна*, — як казалі ў маёй вёсцы, — *ня будзе — кінічык съпіўся*“. Застаецца чакаць XXI стагодзьдзя і згадваць Дом *кіно*, дзе быў утвораны „Мартыралёг Беларусі“ і БНФ. Дом *кіно*, што насамрэч быў Чырвоным касцёлам. Згадваць назвы беларускіх *кінатэатраў*: „Масква“, „Кастрычнік“, „Піянэр“, „Перамога“, „Салют“, „Радзіма“, „Космас“, „Кіеў“, Клуб імя Дзяржынскага — уяўляеце сабе *кінатэатар* імя Гімлера ў Нямеччыне?

У Койданаве пабудавалі сучасны *кінатэатар* са школа і бэтону і назвалі „Эра“. Праз год школа абвалілася, і койданаўцы расшыфравалі назоў: „Эта рабілі алькаголікі“.

Клёцкі

Рыгор Барадулін

Клёцкі. Трывалая яда, калі ехаць лес валіць зімой ці касіць у прыпар. *Клёцкі* варылі на хаўтуры, *клёцкамі* паміналі Дзядоў. Показка была: чужымі *клёцкамі* сваіх Дзядоў памінаць.

На тарку дралася бульба. Адціскалася праз суравіну. Гэтае цеста звалася „*целам*“. Потым рабіліся „*душки*“ з крышанага мяса й сала, адпаведна прысмакі, прыправы. Цела *клёцкі* мела форму сьнежкі, і гэткую ж форму мела душа. Душа магла быць і з кавалачка кілбасы. У цела клалі душу і кідалі ў вар. Яшчэ былі *клёцкі* — яны называліся сарокамі. Сарока мела падоўжаную форму, і душой быў падоўжаны кавалачак сала. Яшчэ ў сароку клалі срэбраную манэтку — каму пападзецца. *Клёцкі* яшчэ былі шкляныя — гэта бяз душаў — іх залівалі малаком. А *клёцкі* з душамі елі з поліўкай-грыбамі — духмянай і смачнай.